

Дзяржаўная ўстанова дадатковай адукацыі  
“Цэнтр творчасці дзяцей і моладзі Салігорскага раёна”

## ПРАЕКТ

# “Гліняная цацка – як рукаворны щуд народнага мастацтва”

Выканалі: Наўмовіч Ілля, 13 гадоў;  
Чайкоўскі Яўген, 13 гадоў;  
Кулеш Ангеліна, 15 гадоў,  
навучэнцы студыі “Скарбонка”  
Заслужанага аматарскага  
калектыву Рэспублікі Беларусь,  
кіраунік Пратасеня М.А.

г. Салігорск, 2017

## **ПАШПАРТ ПРАЕКТА**

**Назва праекта:** “Гліняная цацка – як рукаворны цуд народнага матства”

**Мэта:** ўдзяліць большую ўвагу выхаваўчаму і развіваючаму патэнцыялу народнай цацкі як прадмету актыўнага і глыбокага фарміравання культуралагічнай кампетэнтнасці дзяцей і вучнёўскай моладзі.

**Тып праекта:** даследчая дзейнасць.

**Адукацыйная вобласць:** дэкартыўна-прыкладная творчасць.

**Метады выкарыстання ў праекце:**

- фарміраванне актыўных адносін да народнай творчасці;
- вывучэнне вытокаў гінянай цацкі і далейшага яе развіцця;
- фарміраванне творчага патэнцыяла дзяцей да стварэння глінянай цацкі;
- прымяленне ведаў на практицы;
- стымуляванне юных умельцаў да народнай традыцыйнай творчасці.

**Формы прадстаўлення праекта:** выстаўка глінянай цацкі; презентацыя творчай дзейнасці студыйцаў у СМИ; выраб буклетаў, зборнікаў.

**Установы і арганізацыі, ва ўзаемадзеянні з якімі выконваецца праект:**

- Беларускі Саюз майстроў народнай творчасці;
- Салігорскі краязнаўчы музей;
- Музей Маці г. Салігорска;
- Дзяржаўная ўстанова “Мінскі абласны цэнтр народнай творчасці”.

## **ЗМЕСТ**

Уводзіны.....	4
1. Асноўная частка.....	4
1.1. Вытокі глінянай цацкі.....	5-6
1.2. Значэнне керамічнай цацкі ў жыцці чалавека.....	6
1.3. Тэхналогія вырабу цацкі-свістулькі.....	7-8
1.4. Тэхналогія вырабу цацкі-бразготкі.....	8-10
1.5. Тэхналогія вырабу цацкі-лялькі.....	10-12
1.6. Этнаграфічныя экспедыцыі ў студыі.....	12-13
1.7. Рэаліі традыцыйнай глінянай цацкі ў сучасны час.....	13
2. Заключэнне.....	14
3. Літаратура.....	15
4. Дадаткі.....	16

## УВОДЗІНЫ

*З глыбінь вякоў гучыць свіст глінянай цацкі-свістулькі. Ганчарнае кола нарэзвае кругі з сівой даўніны ў сённяшні час. Маленькі хлопчык, беручы ў руکі кавалачак гліны, якую дала яму маці-зямля, хоча зрабіць тую ж цацку, з якой гуляў яго аднагодак тысячы гадоў назад, каб адчуць вялікую сілу няспыннага жыцця, спасцігнуць яго глыбокую таямніцу.*

*M. Пратасеня*

Дадзеная педагогічная і практычная распрацоўка знаходзіцца ў русле сучасных этнакультурных і адукацыйных тэндэнций . Яна накіравана на развіццё творчых здольнасцей дзяцей і моладзі праз стымуляванне інтарэсаў да традыцыйнай народнай культуры і мастацтва, вывучэнне традыцыйных народных рамёстваў, далучэнне да жывых вытокаў духоўнагістарычнага вопыту беларускага народа.

**Мэта:** ўдзяліць большую ўвагу выхаваўчаму і развіваючаму патэнцыялу народнай цацкі як прадмету актыўнага і глыбокага фарміравання культуралагічнай кампетэнтнасці дзяцей і вучнёўскай моладзі.

### Задачы:

- пазнаёміць з вытокамі глінянай цацкі;
- пазнаёміць з тэхналогіямі вырабу цацкі-свістулькі, цацкі-бразготкі, цацкі-лялькі;
- паказаць нацыянальную адметнасць Салігорскай глінянай цацкі;
- вызначыць праблему развіцця народнай традыцыйнай цацкі.

Адной са значных з'яў народнага мастацтва з'яўляецца цацка. Цацка – гэта вялікі казачны цуд у нашым жыцці, частка нашай вялікай культуры, гэта першая і самая лепшая азбука дзяцінства. Толькі ў ей знайшлося гарманічнае спалучэнне такіх функцый, як дзіцячая забаўка і скарбніца жыццёвага вопыту, нацыянальна-мастацкі твор з вялікім духоўным і практычным патэнцыялам, які можна развіваць, з якім можна весці дзіця ў дарослае жыццё. Гліняная цацка, як і цацкі з другіх матэрыялаў, з'яўляецца сапраўдным рукаворным цудам у жыцці многіх народаў. Цаццы нададзена забаўляць дзіця, развіваць яго жыццёвыя вопыты, фантазію, ўсё тое, што неабходна ў далейшым жыцці.

Неабходна стымуляваць развіццё творчай дзейнасці асобы праз вывучэнне традыцыйнага народнага мастацтва стварэння цацкі з нацыянальнай адметнасцю, мастацкай вобразнасцю, прымяняючы традыцыйныя народныя матэрыялы, тэхналогіі, прыёмы стварэння і мастацкага аздаблення.

На падставе пазнання, вывучэння традыцыйных форм і тэхналогій трэба прадоўжыць развіваць і ўзбагачаць, ствараць новыя сучасныя цацкі, ўласабляючыя ў сябе гістарычнае духоўнае багацце мінульых пакаленняў і творчыя ўласабленні пакаленняў сённяшняга часу.

Дадзенная работа будзе спрыяць далучэнню дзяцей і дарослых да стварэння цацкі, маючай нацыянальную адметнасць, гісторыка-культурную значнасць і мастацкую каштоўнасць.

Вытокі глінянай цацкі зыходзяць з часоў неаліта: 4-2 тысяч гадоў да нашай эры, калі старажытныя людзі пачалі апрацоўваць гліну. Гэтыя загадковыя выявы з'яўляюцца найстаражытнейшымі помнікамі нашай культуры. Яны захаваліся некранутымі на працягу многіх стагоддзяў. Беларускія народныя гліняныя цацкі прайшлі складаны шлях эвалюцыі ад уznікнення да сучаснага стану. З'яўленне іх звязана са старажытнымі ўяўленнямі і культамі.

Першымі цацкамі былі бразготкі і свістулькі. Гэтыя цацкі выкарыстоўваліся нашымі продкамі як абярэгі, былі сімваламі роду.

Разнастайныя багатыя знаходкі даследчыкі зрабілі пры раскопках гарадзішчаў жалезнага веку: фігуркі каней, сабак, птушак і іншых жывёл. Таксама знайдзены бразготкі ў выглядзе шарыка, цыліндра, яйка.

Па старажытных павер'ях, якімі кіраваліся яшчэ ў XIX стагоддзі, свіст адганяў злых духаў, фігуркі людзей абазначалі продкаў, свойскіх жывёл ляпілі з надзеяй паўплываць на дабрабыт.

На працягу многіх стагоддзяў народныя цацкі, іх стылістыка, харектар і дыяпазон сюжэтаў, амаль не змяніліся да нашых дзён. Яны невялічкія, кампактныя, пазбаўленыя розных падрабязнасцей, перадаюць толькі самыя галоўныя рысы персанажаў: крутая шыя ў каня, загнутыя рогі ў барана, плоская дзюба ў качкі. Цацку-ляльку ляпілі ў выглядзе конуса спадніцы, якая пераходзіць у грудзі, рукі, галаву. Гэтыя фігуркі статычныя, франтальныя, негледзячы на невялікія памеры, выглядаюць манументальнымі. Такая абаруленасць вобраза народнай цацкі прадыктавана харектарам вытворчасці. Іх ляпілі хутка і шмат. Трэба было, каб цацка была нескладаная (калісьці яна каштавала адно курынае яйка).

Такая пластычная трактоўка цацкі праглядаецца ў вырабах многіх майстроў XX стагоддзя: Вольгі Давіденка і Кацярыны Жылінскай з Ружан, Ганны Марачовай з Дуброўна, Настасі Калінскай з Дрыбіна, Івана Сасноўскага з Івенца. Гэтыя майстры займаліся вырабам цацак пастаянна і перанялі прыём лепкі і стылістычны харектар трактоўкі вобразу ад папярэднікаў.

Найбольш дасканалымі сапраўднымі класічнымі творамі мастацтва з'яўляюцца цацкі Сцяпана Глебкі з вёскі Харосіца, што пад Навагрудкам. Яго цацкі - невялікага памеру, надзвычай выразныя, маюць адноўлькае тулава з кароценкімі ножкамі. І толькі верхнія часткі – галава і шыя ствараюць розныя вобразы сваёй пластычнай трактоўкай. Яны маюць цэльнасць пластычнай трактоўкі, уласцівасць матэрыялу і творчай задумы, адпаведнасць форм зместу. Такая стылістыка цацкі выпрацоўвалася і шліфавалася многімі пакаленнямі майстроў. У гэтай і суседніх вёсках -

Весялове і Сланёве працавалі некалькі майстроў, якія займаліся толькі вырабам цацак. Гэта адзінае месца ў Беларусі, дзе выраб цацак меў самастойны харктар - ім займаліся выключна мужчыны.

Сам матэрыял – гліна – патрабуе, каб выява не мела дробных, тонкіх дэталяў. З ёй будуць гуляць дзецы. Калі яна ўпадзе, то лёгка разаб’еца. Таму традыцыйная цацка абагулена, добра ляжыць у руцэ. Такая стылістычная трактоўка формы харктэрна для ўсіх традыцыйных народных цацак, ад іх з’яўлення ў старажытнасці да нашага часу. Такая цацка з’яўляецца як бы сімвалам, які дае ўладальніку, дзіцяці, прастор для фантазіі уласнага творчага ўспрымання вобраза. Разам з тым, у пачатку ХХ стагоддзя ўсё больш з’яўляюцца цацкі наіўна-рэалістычнай стылістыкі. Майстры падстрайваюцца пад пакупнікоў, заказчыкаў, імкнуцца да рэалістычнага адлюстравання сваіх персанажаў. У цацках з’яўляецца больш дэталяў: капоцікі, поўсьць, лапкі і іншыя дробныя формы. Жаночыя фігуркі набываюць больш канкрэтную дэталізацыю, ператвараюцца ў настольную дэкаратыўную пластыку. Гэта добра праглядаецца на цацках з пасёлка Ракаў. Фігуркі гэтых цацак набываюць больш жывыя вобразы. Жаночыя і мужчынскія выявы апранаюцца ў харктэрную для таго часу вопратку: капялюш з бантамі, доўгія сукенкі, у руках - букеты. Трэба сказаць, старажытная сімволіка, яе ўмоўнасць, значнасць цацкі-абярэга забываецца.

Рэаліі часу накладваюць на цацку новую трактоўку вобразу: з’яўляюцца новыя сюжэты. Майстры ў сваіх вырабах адлюстроўваюць уласнае бачанне тагачаснай рэчаіннасці, свае адносіны да яе (Е. Сахута. Беларускае народнае ганчарства стар.137). Цацкі набываюць сюжэтныя сцэпкі, у іх з’яўляецца дынаміка. Гэта добра прасочваецца на цацках “Коннікі”, “Пара”, “Лялькі” з пасёлка Ракаў 30-ых гадоў, якія захоўваюцца ў МСБК. Тагачасная ракаўская цацка вызначаецца казачнасцю, яркай сюжэтнасцю, індывідуальнасцю стылістычнай трактоўкі вобразу. Гэтым яна адрозніваецца ад іншых цацак беларускіх майстроў.

Сюжэты і стылістыка народнай цацкі майстроў у многіх падобны да цацак суседніх славянскіх народаў: цэнтральны Рэспубліка Польшчы і Украіна, сумежныя тэрыторыі Польшчы.

У Салігорску ствараюцца цацкі-свістулькі і цацкі-брэзготкі. Гэта асноўныя, найбольш папулярныя вобразы народнай цацкі: жаночыя вобразы, вобразы жывёл: конь, баран, казёл, сабака, певень, птушка. Канструкцыйная асаблівасць жывёл у тым, што яны маюць аднолькавае па форме тулава з невялікімі ножкамі-адросткамі. Толькі верхнія дэтали: галава, шыя, рогі, а ў сабакі хвост, харктарызуюць новы персанаж, вобраз. У цаццы зроблена прыстасаванне, праз якое можна свісцець. Пры канструкцыі свістка неабходна, каб струмень паветра, які выходзіць са свістковай адтуліны пададаў на востры край язычка, што вельмі важна для таго, каб цацка гучала.

Дэкаратыўнае аздабленне цацкі выканана палівай карычневага колеру двух адценняў спосабам пакрыцця ў ёмкасці. Цацка пакрываецца палівай не ўся, а толькі часткова. Спалучэнне глазураванай паверхні і матаўага тэракотовага “чарапна” ствараюць асаблівы дэкаратыўны эффект.

Цацкі не маюць дробных дэталяў: кампактныя, абагуленай формы, стрыманыя ў каляровым рашэнні. Усё гэта адпавядае як традыцыйнай народнай цаццы, так і той, якая ствараецца ў нашым горадзе. У Беларусі, дзе існавала ганчарства, таксама рабілі цацкі. Іх дэкаратыўна апрацоўвалі, як і посуд.

### **Тэхналогія вырабу цацкі-свістулькі (дадатак: табліцы 1, 2)**

*Матэрыялы:* гліна, шлікер

*Інструменты:* стэк-праколка (універсальны), дапаможная палачка з дрэва цыліндрычнай формы дыяметрам 7-10 мм і даўжынёй 7-12 см з акругленым канцом.

#### *Тэхналагічны працэс*

Цацка выконваецца з аднаго кавалка гліны памерам з запалкавы карабок. Кавалку гліны надаём форму кароткага цыліндрыка, можна яйка, у сярэдзіну якога ўстаўляем дапаможную палачку акругленым канцом трошкі далей за сярэдзіну нашай нарыхтоўкі. Гэта палачка будзе ўтвараць паветраную камеру і дасць нам магчымасць смела ствараць (ляпіць) форму нашай цацкі, не баючыся расплюшчыць яе ўнутраную частку.

З загатоўкі расплюшчваем і адцягваем частку гліны на шыю і галаву нашага коніка, а з процілеглага боку (уздоўж палачкі) – на хвост-свісток. З ніжняй часткі загатоўкі адцягваем, адшчыпваем чатыры аднолькавыя атожылкі-ножкі.

Цяпер, калі мы вызначылі асноўныя канструкцыйныя пропорцыі нашай выявы, пераходзім да больш пластычнай працоўкі вобраза. Адцягваем больш шыю, робім яе дугой, памячаем галоўку. Ножкі лепім невялікімі выступамі акругленай формы. Хвост адцягваем на 2,5-3 см, робім яго цыліндрычнай формы.

Цяпер, калі ў нас добра вызначыўся сілуэт і форма цацкі, працягнем пластычную працоўку галавы і шыі нашага коніка. Верхнюю частку шыі трохі расплюшчваем, адцягваем вушкі ў верхній частцы галавы, робім іх невялікімі акруглымі выступамі. Прарызваем пластычную форму галавы коніка. На шыі працісаем стэкам рысы, якія імітуюць гриву. На галаве перад вушамі робім невялікія выемкі, у якіх робім стэкам вочы нашага коніка. На пярэдній частцы галавы працісаем стэкам рысу, якая імітуе рот нашай выявы. Пасля больш канкрэтна працоўваем усю форму вырабу, дэталі.

Калі форма зроблена, пераходзім да стварэння самога свістка. Дапаможнаю палачкаю, якая знаходзіцца ў сярэдзіне вырабу, пашыраем унутраную ёмістасць. Калі яна стане свабоднай, выцягваем палачку. Адтуліну з краю залепліваем глінай на 5-7 мм. Пасля ў ніжняй частцы хваста на адлегласці 5-7 мм стэкам прарэзvаем прамавугольную свістковую адтуліну на шырыню стэка. Лішак гліны можна дастаць стэкам або прыціснуць да задній сценкі ўнутры свістка. Стэкам і пальцам расплюшчваем процілеглы край адтуліны, робім язычок вострым.

Пасля плоскай часткай стэка паралельна язычку, крыху яго прыціснуўшы, у напрамку да заднай сценкі робім шчыліну на шырыню стэка. Глядзім, каб шчыліна – гэта паветраны канал – не забілася глінаю, калі будзе вымаць стэк. Струмень паветра, які будзе выходзіць з канала, трэба каб пападаў на язычок, тады цацка будзе гучаць. Тон, вышыня гуку будзе залежыць ад велічыні рэзанатарнай ёмістасці. Калі яна маленькая, гук будзе больш моцны і высокі. Пры большай поласці ён будзе ніжэйшым, глухаватым. У паветранай камеры, тулаве нашай свістулькі, можна зрабіць 1-2 адтуліны вострым канцом стэка. Закрываючы і адкрываючы іх пальцамі, можна мянуть вышыню гука.

Такую ж канструкцыю і паслядоўнасць вырабу маюць і другія персанажы цацкі-свістулькі. Гэта “Козлік”, “Кароўка”, “Баран”, “Сабачка”, “Коцік”, “Алень”, “Лось”, “Зубр”. У іх аднолькавая форма тулава, і толькі верхняя частка (галоўка, шыя, рожкі) стварае новыя вобразы.

Такія дэталі, як рожкі ў барана, лася, аленя, можна зляпіць асобна, а пасля шлікерам прыматаца да тулава.

Яшчэ адна з цікавых выяў цацкі-бразготкі - цацка ў выглядзе цыліндра з вушкамі, за якія можна падвесіць у люльку. Яна аздоблена элементамі ангобнага распіснога арнамента, другая цацка мае форму шара з ручкай. Яна дэкарыравана арнаментам, якім у старожытнасці дэкарыравалі посуд. У ручцы цацкі – бразготкі змайстравана свістковае прыстасаванне. Цацка выконвае дзве функцыі: бразготка і свістулька. Ёсьць гліняныя цацкі-бразготкі - жаночыя выявы. Гэтыя цацкі маюць функцыі бразготкі і званочки. Яны маюць полуую канструкцыю, з глінянымі шарыкамі ў сярэдзіне.

### ***Тэхналогія вырабу цацкі-бразготкі (адатак: табліца)***

*Матэрыялы:* гліна, шлікер

*Інструменты:* стэкі, качалка, дошчачка, лінейка

*Тэхнагічны працэс цацкі-бразготкі цыліндрыйчай формы*

Бяром кавалак гліны і пры дапамозе качалкі на дошчачцы раскатваем яе ў блін. Гліну раскатваем спачатку ў адным напрамку, пасля – у другім, перпендыкулярна першаму напрамку. Пры такім спосабе раскаткі пласт будзе мець аднолькавую таўшчыню.

Пасля пры дапамозе лінейкі і стэка пазначаем і вырэзваем з нашага пласта прамавугольную загатоўку.

Пасля зварочваем яе ў цыліндр, край і стыкі намазваем шлікерам і пры дапамозе качалкі, якую змяшчаем у сярэдзіну нашага цыліндрыка, загладжваем пальцамі стык.

З астатніх кавалкаў бліна, калі яны засталіся, раскатваем новы, вырэзваем два донцы, паставіўшы цыліндрык на пласт.

З гліны накатваем 1-2 дзясяткі шарыкаў рознага памеру, не вельмі вялікіх. Калі ўсе дэталі зробены, прыступаем да зборкі. Намазваем шлікерам тарэц цыліндрыка і прыклейваем донца,

унутр закідваєм шарыкі і таксама прыклейваєм другое донца і вушкі. Губкаю і пальцамі загладжваем стыкі. Пры склейванні бразготкі трэба глядзець, каб усярэдзіну не трапіў шлікер, які можа прыклейць некаторыя шарыкі.

Упрыгожыць нашу бразготку можна старажытным кропачна-рысачным арнаментам альбо геаметрычнымі ўзорамі нацыянальнай арнаментыкі. Пасля гэтага ў цэнтры донцаў трэба зрабіць адтуліну.

Цацка-бразготка ў форме цыліндра ка найбольш лёгкая ў вырабе. З яе трэба і пачынаць вывучаць гліняную цацку. Выраб яе дае навучэнцам магчымасць пазнаць ўласцівасці матэрыялу, тэхніку надання яму аб'ёмнай формы, канструйвання з плоскасці рэльефнага полага вырабу, які запоўнены невялікімі глінянымі шарыкамі і можа гучыць. Як усё проста і цудадзейна! А на акруглай паверхні можна выціснуць стэкам кропачкамі і рысачкамі арнаментальны ўзор, такі які стварыў старажытны чалавек тысячу гадоў таму, альбо выціснуць малюнак па матывах, якія знайдзены ў жытле старажытнага чалавека, у пячорах.

#### *Тэхналагічны працэс цацкі-бразготкі ў форме шара або яйца*

Бяром кавалачак гліны памерам 4-6 см шарападобнай формы. Вялікімі пальцамі дзвюх рук націскаем на гліну пасярэдзіне кавалка. Робім загатоўку ў выглядзе шляпкі грыба. Пасля гэтага змочваем палец правай рукі ў мокрую губку, указальны і вялікі пальцы ўстаўляем унутр шляпкі, а вялікім пальцам націскаем на загатоўку і праводзім пальцам да краю “шляпкі” загатоўкі. Левай рукой прытрымліваем выраб. Паслядоўна пакручваючы загатоўку, праходзім па ўсёй акружнасці, выконваючы такія дзеянні, пакуль наш выраб не атрымае форму званочка. Далей бяром выраб за венчык дзвюма рукамі і насустрач адна другой уціскаем гліну ў хвандачкі. Праходзім па ўсёй акружнасці. Пасля гэтага зноў вялікім пальцам правай рукі разгладжваем хвандачкі, расплющваем сценкі выраба, надаём ўсёй загатоўцы форму пустацелага шара, стараемся, каб сценкі былі аднолькавай таўшчыні. Трэба, каб у нас атрымаўся полы шара з невялікай адтулінай дыяметрам 8-15 мм і сценкамі аднолькавай таўшчыні.

Можна зляпіць форму шара, а можна надаць форму яйца, выцягнутага шара. Каб бразготку было добра тримаць у руцэ, зробім ручку. Ручка рабіцца ў форме грыбка, толькі шляпка выгінаецца ў адваротны бок. Каб бразготка гучала, зробім гліняныя шарыкі невялікага, але рознага памера дыяметрам 3-7 мм. Шарыкі можна крыху падсушыць.

Калі ўсе дэталі бразготкі злепленыя, пачынаем іх склейваць. У пустацелы шар закідваєм гліняныя шарыкі. Шлікеры намазваем вакол адтуліны. Пасля прыклейваєм ручку-“грыбок”, добра прымачоўваем, прыгладжваем губкай і пальцамі. Затым рабім стэкам адтуліну, каб выходзіла паветра. Адтуліну рабім стэкам-праколкаю цераз ручку або ў сярэдзіне шара з адваротнага боку.

У такой жа паслядоўнасці выконваецца і цацка ў выглядзе яйка. Вакол ручкі можна вышіснуць фігурным стэкам арнаментальны ўзор. Пасля гэтага цацка-бразготка адпраўляеца на сушку.

Цацкі-лялькі (цацкі-бразготкі) маюць наступную канструкцыю: ніжняя частка лялькі (спаднічка) мае конусападобную полуую форму званочка з закрытым дном, у якой змяшчаюцца гліняныя шарыкі, альбо без дна і там падвешаны на нітачцы язычок. У залежнасці ад гэтых канструкцыйных асаблівасцей цацкі могуць бразгаць і звянець. Верхняя палова цацкі (тулава) мае абагуленую форму жаночай выявы. У сваёй вобразнай пабудове лялькі маюць элементы нацыянальнай вопраткі, арнамента, якія размаляваны лакальнымі колерамі ангобаў і пакрыты празрыстай палівай. Гэтыя лялькі-бразготкі традыцыйна падвешваюцца ў калысцы. Лічылася, што іх павінна быць абавязкова нячотная колькасць, а самі выявы – не мець твару.

### **Тэхнолагія вырабу цацкі-лялькі (дадатак: табліца1)**

*Матэрыялы:* гліна, шлікер

*Інструменты:* стэкі, губка, дошчачка

*Тэхналагічны працэс*

#### *1 варыянт*

Бяром кавалак гліны. Яго велічыня залежыць ад памеру будучай бразготкі. Вялікімі пальцамі дзвюх рук працісаем сярэдзіну нашага шарападобнага кавалка гліны, надаём нашай загатоўцы форму шляпкі грыба. Пасля змочваем далонь правай рукі або 2-3 пальцы, устаўляем у шляпку, а вялікім, змочаным у мокрую губку, націскам на гліну ўверсе шляпкі і “зганяем”, згладжваем вялікім пальцам к краю шляпкі. Так праходзім па ўсёй акружнасці. Пры гэтым наша загатоўка павялічваецца ў памеры, набывае форму конуса з шырокім дном і тонкімі сценкамі.

Потым дзвюма рукамі насустреч адна другой сплющваем сценкі ў хвандачкі па ўсёй акружнасці. Наш конус памяншаецца ў дыяметры, становіцца хвалепадобным. Пасля гэтага мы зноў разгладжваем змочаным вялікім пальцам гліняныя хвандачкі, надаём нашай загатоўцы форму конуса-спаднічкі правільнай формы з тонкімі, прыблізна адной таўшчыні, сценкамі (4-6 мм).

З другога невялікага кавалачка гліны раскатваем цыліндрык. Прадаўліваем у ім шыйку, верхнія частцы надаём форму галоўкі, а ніжнія – тулава.

Яшчэ з аднаго кавалачка гліны раскатваем тонкую каўбаску, разрэзваем яе на дзве роўныя часткі, надаём ім форму пытальнага знака з патоўшчаным верхам. Гэта будуць рукі цацкі.

Цяпер можна накатаць шарыкай рознага памеру (2-3 дзясяткі), каб яны паспелі крыху падсохнуць да зборкі лялькі.

Затым трэба раскатаць кавалак гліны прыблізна такой таўшчыні, як конус-спаднічка, акрэсліць яе на гэтым пласце, выразаць круг такога дыяметру.

Калі асноўныя загатоўкі зроблены, можна збіраць нашу цацку-бразготку. Да конуса-спаднічкі пры дапамозе шлікера прыклейваём тулава, старанна прыціскаючы і прыгладжваючы стыкі. Такім жа чынам прыклейваём руکі (накіраваць іх можна ў бокі), стыкі добра загладжваем.

На галоўку нашай ляльцы можна зляпіць чапец. Для гэтага тонка раскатваем кавалачак гліны, надаём яму неабходную форму, намазваём шлікерам і апранаём на галаву, акуратна прыцінуўшы і прыгладзіўшы ўсю паверхню. Гэтак жа можна раскатаць качалку кавалачак гліны і выразаць з яго фартушок, які таксама шлікерам трэба прыклейць на спаднічку.

Пасля ў нашу ляльку закідваём гліняныя шарыкі. Край спаднічкі намазваём шлікерам. Асабліва пільна глядзім, каб шлікер не змог папасці ў сярэдзіну спаднічкі. Пасля прыклейваём загатоўку-дно і добра прыгладжваем стыкі.

На фартушку і рукавах нашай цацкі-бразготкі можна стэкам выціснуць элементы беларускага арнамента.

### *2 варыянт*

Цацку-бразготку “Ляльку” можна выканаць і ў галаўным уборы “намітцы”. Форму спаднічкі выканаць у форме паўшар’я альбо знайсці іншую форму, якая сілуэтна падобна формам народнага касцюма. Можна выканаць цацку “Ляльку” з дзіцем ці са свістулькай-пеўнікам у руках.

Пры вырабе цацкі-бразготкі важна не забыць зрабіць адтуліну ў рэзанатарнай ёмістасці, каб магло выходзіць паветра. Пажадана, каб сама сценка бразготкі была тонкай (4-6 мм) і аднолькавай таўшчыні. Гэта будзе спрыяць больш высокаму і моцнаму гуку.

Гліняная цацка “Лялька” з функцыяй бразготкі кампактная, абагуленая па пластыцы, мае нацыянальную адметнасць, а гук бразготкі надае ёй элемент гульні, забавы, што вельмі важна для сапраўднай цацкі.

### *3 варыянт*

Яшчэ адзін спосаб вырабу глінянай лялькі-бразготкі – з раскатанага пласта. Па тэхналогіі гэты спосаб больш лёгкі і даступны.

Бяром кавалак гліны. Яго велічыня залежыць ад памеру будучай цацкі. Кладзём гліну на дошчачку і раскатваём качалкай у блін. Каб пласт атрымаўся аднолькавай таўшчыні, неабходна мяняць напрамак раскаткі: спачатку ў адзін бок, пасля перпендыкулярна гэтаму напрамку.

Пасля гэтага з нашага пласта пры дапамозе стэка можна па гатоваму шаблону выразаць конусападобную загатоўку. Згортваём яе па акружнасці, утвараючы форму конуса. Стыкі змазваём шлікерам і, уставіўшы ў сярэдзіну качалку, склейваём і загладжваём стыкі, прыціскаючы да качалкі стык. Верх конуса таксама загладжваем, робім усечаным.

Стэкам размячаем асноўныя прапорцыі частак фігуры лялькі. Пазначаем лінію наміткі і лінію пояса. Акрэсліваем і праціскуваем авал твару, надаём яму невялікі рэльеф без дэталёўкай

прапрацоўкі. Праціскуем асноўныя лініі-складкі наміткі. З астатніх кавалкаў раскатанага пласта вырэзаем рукава-рукі і прыклейваем шлікерам. Потым вырэзаем прамавугольны ручнічок, які прыклейваем так, быццам ён вісіць на далонях. На ручнічок размяшчаем хлеб-каравай, які лепім адвольна. На ручніку, рукавах, намітцы размячаем і праціскуем стэкам арнаментальны ўзор. Катаем шарыкі, раскатваем дно-блін. Закідвае шарыкі і заклейваем дно.

Па рассказах кірауніка студыі, Пратасені М.А., у мэтах вывучэння традыцыйнага народнага мастацтва яшчэ з першых гадоў яе існавання, сталі ажыццяўляцца этнографічныя экспедыцыі, экспкурсіі ў краязнаўчыя музеі, у месцы, дзе людзі займаліся ганчарствам. Самым блізкім месцам, куды педагогі-керамісты і іх навучэнцы адпраўляліся, была вёска Дарасіно Любанскаага раёну. Паходы ў гэты ганчарны асяродак сталі неад'емнай часткай навучання. Тут навучэнцы пазнаёміліся з традыцыйнымі народнымі тэхналогіямі стварэння ганчарных вырабаў, асаблівасцямі пакрыцця палівай.

Пазнавальнымі былі экспкурсіі ў вёскі Сіняўка і Ганявічы Клецкага раёну, дзе стваралі гарставаны посуд. Пра тэхналогію яго сварэння даведаліся ад майстра з вёскі Ганявічы Антона Вярэйкі. Потым у студыі гарставанне ганчарных вырабаў знайшло творчае развіццё.

Таксама, са слоў кірауніка, стала вядома, што экспкурсіі ў мясцовы краязнаўчы музей пазнаёмілі з археалагічнымі знаходкамі, якія былі знайдзены на раскопках у курганах і паселішчах старажытнага чалавека. Вакол горада Салігорска, ля вёскі Мяцявічы і Тычыны, дзе раней знаходзіліся старажытныя паселішчы, людзі выраблялі гліняны посуд.

У час паходаў, размаўляючы з жыхарамі вёсак, творчы калектыв дарослых і дзяцей шмат даведаўся пра ўклад жыцця, абрацы, лягенды, рамёствы, а таксама пра цацку, якую выраблялі з розных матэрыялаў. Нават у наш час у многіх вёсках ад бабуль можна пачуць распавяданні аб розных прыкметах, павер'ях пра гульню з лялькамі і цацкамі. Яны сведчаць, што калісьці цацкі мелі сакральнае значэнне. Напрыклад, калі дзееці шмат гуляюць у лялькі – гэта прыкмета, што ў сям'і з'явіцца новае дзіця. Нядбайнай адносіна да лялькі выклікала хваробу кагосьці з сям'і, а захаванне лялькі ў зямлю альбо ў снег прадказвала раптоўную смерць каго-небудзь з родзічаў. Таксама па народным павер'ям лічылася, што злепленная з гліны жаночая выява спрыяе павелічэнню сям'і, жывёла – прыплоду ў гаспадарцы, птушка – здзясненню жаданняў. Зараз гліняная цацка – гэта дзіцячая забаўка, прадмет упрыгожвання інтэр'еру і твор традыцыйнага народнага мастацтва.

Беларуская народная цацка мае вялікі духоўны патэнцыял у развіцці, выхаванні па вытоках духоўна-гістарычнай спадчыны беларускага народа. Яе значэнне добра ўсведамляюць у суседніх славянскіх краінах: у Расіі і Украіне, дзе павага і значэнне народнага мастацтва ў адукацыйным і культурным жыцці мае вялікае значэнне, рэалізуецца ў многіх праграмах навучальных установ. Праходзяць выставы і конкурсы, па якіх яскрава і характэрна вызначаецца нацыянальная

мастацкая адметнасць. Гэта харектэрна не толькі для творчасці дарослых, але і дзяцей. Працуюць школы народных рамёстваў з мастацкім накірункам, праводзіцца шмат майстар-класаў па розных відах народных промыслаў. Павага, шанаванне, любоў да народнага мастацтва прывіваюцца дзецям з маленства.

У нашай краіне таксама праводзяцца конкурсы па народных відах рамёстваў, выставы і фестывалі народнай творчасці ва ўстановах культуры. У сферы адукцыі, нам здаецца, такіх мерапрыемств праходзіць менш. Тыя ж выставы і конкурсы (якіх мала) вельмі далёкія ад здабыткаў народнага мастицтва. Цацкі, якія на іх экспануюцца, на наш погляд не маюць ніякага дачынення да народнай цацкі. У лепшым выпадку – гэта проста цацка, выкананая дзецьмі, размаляваная ўсімі колерамі вясёлкі і прадстаўленая, як дзіцячы мастицкі твор. У крамах поўнае засілле замежнай цацкі.

У выніку, хацелася бы больш удзельнічаць у выставах, конкурсах майстроў народнай творчасці, асабліва такой выдатнай з'явы народнага мастицтва, як дзіцячая цацка. Удзельнічаць у майстар-класах беларускіх вядомых майстроў народнай творчасці, якія ствараюць цацку для дзяцей.

## **Заключэнне**

Дадзеная метадычна і практычна распрацоўка “Гліняная цацка – як рукаворны цуд народнага мастацтва” будзе стымуляваць інтарэс падрастаючага пакалення да традыцыйнай народнай культуры, мастацтва. Распрацоўка раскрые вялікі духоўны патэнцыял традыцыйнай народнай цацкі, пашырае матывацыю ў навучэнцаў да каштоўнасцей этнакультурнай спадчыны. Творчы праект будзе стымуляваць навучальную і практычную дзейнасць у галіне мастацкай цацкі, якая мае ў аснове традыцыйныя народныя тэхналогіі стварэння, функцыянальнае прызначэнне і мастацкую вобразнасць.

У дадзенай рабоце апісаны працэс стварэння адной з цікавых галін народнага мастацтва - цацкі-свістулькі і цакці-бразоткі, спалучаючых у сябе традыцыйныя народныя матэрыялы і тэхналогіі з традыцыйнымі формамі, як творча іх прымяніць для стварэння сучасных цацак. Распрацоўка садзейнічае стварэнню вобразаў, якія ўвабралі ў сябе ўвесь этнакультурны шлях развіцця цацкі ад татэма, абярэга, каляндарна-абрадавага сімвала, дзіцячай забаўкі да сувеніра.

Навучэнцы стварылі традыцыйныя цацкі-свістулькі, якія ствараюць Салігорскія майстры. Выканалі цацкі-бразоткі як традыцыйнай формы (шар, цыліндр) так і вобразы цацкі-лялькі сучаснага напрамку з гульнёвымі якасцямі, нацыянальнай адметнасцю. У навучэнцаў і педагогаў студыі працягваецца развіццё цацкай-бразоткі, якая сёння амаль забыта. Яна ўласабіла ў сябе функцыі цацкі і сувеніра з нацыянальнай адметнасцю.

У цяперашні час, у эпоху глабалізацыі, вельмі значна захаваць традыцыйнае народнае мастацтва, культурны вопыт свайго народа і прадоўжыць яго развіваць у новых сучасных умовах, прымняючы традыцыйныя народныя матэрыялы і тэхналогіі для стварэння высокамастацкіх твораў.

## **Літаратура**

1. Дайн Г.Л. Руская цацка. – М.: Савецкая Расія, 1987;
2. Жук В.І. Сучасная беларуская кераміка. – Mn.: Навука і тэхніка, 1984;
3. Лукіч П.Е. Канструяванне мастацкіх вырабаў з керамікі. – М.: Вышэйшая школа, 1979;
4. Лёгенькі Ю.Г. Від рамяства да творчасці. – Кіеў. Час., 1990;
5. Мілючэнкаў Л.П. Беларускае народнае ганчарства. – Mn.: навука і тэхніка, 1984;
6. Назіна І.Д. Беларускія народныя музычныя інструменты. Mn.:1979;
7. Пратасеня М. А. Верціца ганчарнае кола. – Mn.: Пазашкольнае выхаванне, 2005, стар. 58;
8. Ржавуцкі М. Беларуская гліняная цацка. – Mn.: Полымя, 1991;
9. Салтыкоў А.Б. Самае блізке мастацтва.- М.: Асвета, 1968;
10. Сахута Я.М. Беларускае нроднае ганчарства. Mn., 2013;
11. Сахута Я.М. Беларуская народная цацка. – Mn., 1991;
12. Этнаграфія Беларусі. Энцыклапедыя. – Mn.:, 1989.